

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра финансового права и правового регулирования финансовой
деятельности**

КОШЕЛЬ
Виолетта Николаевна

**УСТРАНЕНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Дипломная работа

Научный руководитель:
старший преподаватель
А.Н. Корсак

Допущена к защите
«_____» _____ 2016 г.
Зав. кафедрой финансового права и правового
регулирования хозяйственной деятельности доктор
юридических наук, профессор В.С. Каменков

Минск, 2016

Реферат

Объем дипломной работы составляет семьдесят пять страниц, при её написании было использовано семьдесят источников.

Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, МЕТОД КРЕДИТА, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, МЕТОД ОСВОБОЖДЕНИЯ.

Объектом исследования являются отношения двойного налогообложения и их правовое регулирование.

Целью исследования данной работы является обобщение доктрины международного налогового права, а именно изучить сущность, природу двойного налогообложения, механизм его устранения, а также описать процесс устранения двойного налогообложения в законодательстве Республики Беларусь. Выработать и обосновать предложения для развития норм об устранении двойного налогообложения.

Используемые методы: логико-теоретический метод, метод структурно-функционального анализа, метод синтеза, а также сравнительно-правовой метод.

В результате изучения доктрины и нормативных правовых актов можно сделать вывод о наличии проблем в регулировании устранения двойного налогообложения в Республике Беларусь.

Основные положения, выносимые на защиту: включение в Налоговый кодекс определения термина «международное двойное налогообложение»; установление в качестве метода устранения двойного налогообложения метода налогового кредита с ограничением; установление обязательных требований к документу, подтверждающему уплату налога; исключение статей 144, 151, 182, 191 из Налогового кодекса и включение единой статьи для регламентации вопроса устранения двойного налогообложения.

Положения дипломной работы могут служить основанием для дальнейшего теоретического исследования правового регулирования двойного налогообложения. Внедрение рекомендаций будет способствовать совершенствованию налогового законодательства Республики Беларусь и как следствие создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь.

Реферат на беларусском

Аб'ём дапломная працы складае семдзесят пяць лістоў, пры яе напісанні было выкарастана семдзесят крыніц.

Ключавыя словы: МІЖНАРОДНАЕ ДВАЙНОЕ ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, ЛІКВІДАЦЫЯ ДВАЙНОГА ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, МЕТАД КРЭДЫТУ, ПАДАТКОВЫЙ ВЫЛІК, МЕТАД ВЫЗВАЛЕННЯ.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца адносіны двайнога падаткаабкладання і іх правае рэгуляванне.

Мэтай даследавання даннай работы з'яўляецца абагульненне дактрыны міжнароднага падаткавага права, а менавіта вывучыць сутнасць, прароду двайнога падаткаабкладання, механізм яго ліквідацыі, а таксама апісаць працэс ліквідацыі двайнога падаткаабкладання ў Рэспубліцы Беларусь. Выпрацаваць і абгрунтаваць прапановы для развіцця норм аб ліквідацыі двайнога падаткаабкладання.

Выкарыстоўваюцца метады: логіка-тэарэтычны метада, метада структурна-функцыянальнага аналізу, метада сінтэзу, а таксама параўнальна-прававы метада.

У выніку вывучання дакірыны і нарматыўных прававых актаў можна зрабіць вывад аб наяўнасці праблем ў рэгуляванні ліквідацыі двайнога падаткаабкладання ў Рэспубліцы Беларусь.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону: уключэнне ў Падатковы кодэкс вызначэнне тэрміну “міжнароднае двайное падаткаабкладанне”; усталяванне ў якасці метада ліквідацыі двайнога падаткаабкладання метада падаткавага крэдыту з абмежаваннем; усталяванне абавязковых патрабаванняў да дакументы, які пацвярджае выплату падатку; выключэнне артыкулаў 144, 151, 182, 192 із Падаткавага кодэксу і ўключэнне адзінага артыкулу для рэгламентацыі пытання ліквідацыі двайнога падаткаабкладання.

Палажэнні дыпломная працы могуць служыць падставай для далейшага тэарэтычнага даследавання прававога рэгулявання двайнога падаткаабкладання. Укарананенне рэкамендацый будзе садзейнічаць удасканаленню падаткавага заканадаўства Рэспубліцы Беларусь і як следства стварэнне спрыяльнага інвестыцыйнага клімату ў Рэспубліцы Беларусь.